

ДАГАВОР ПРА СУПРАЦОЎНІЦТВА

ДААУ ВА ЛВ «Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна», у асобе рэктара **Ерамеева Станіслава Германавіча**, які дзейнічае ў адпаведнасці з Уставам, з аднаго боку, і **навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь**, у асобе дырэктара **Важніка Сяргея Аляксандравіча**, які дзейнічае ў адпаведнасці з Уставам, з другога боку (далей – Бакі), заключылі гэты Дагавор пра наступнае:

1. Прадмет Дагавора

Прадметам Дагавора з'яўляецца супрацоўніцтва Бакоў у галіне навукі і адукацыі.

2. Мэта Дагавора

Мэтай Дагавора з'яўляецца ўмацаванне прафесійных сувязяў паміж бакамі ў сумесных навуковых даследаваннях і ў адукацыі.

3. Накірункі супрацоўніцтва

Для рэалізацыі агульных інтарэсаў Бакі ажыццяўляюць супрацоўніцтва па наступных накірунках:

- 3.1. сумесная арганізацыя сустрэч, семінараў, сімпозіумаў, канферэнцый, правядзенне дзён супрацоўніцтва з партнёрскай ВНУ і іншых мерапрыемстваў;
- 3.2. сумесная распрацоўка акадэмічных, навукова-даследчых і іншых праектаў;
- 3.3. сумеснае кіраўніцтва навукова-даследчай дзейнасцю аспірантаў;
- 3.4. супрацоўніцтва ў галіне непарыўнай адукацыі, павышэння кваліфікацыі;
- 3.5. акадэмічная мабільнасць студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта.

4. Правы і абавязкі Бакоў

- 4.1. Бакі маюць права на ўзаемавыгадных умовах і ў якасці раўнапраўных партнёраў:
 - абменьвацца вопытам у навуковай і адукацыйнай сферах;
 - атрымліваць своечасова падрабязную інфармацыю пра мерапрыемствы іншага Боку ў межах гэтага супрацоўніцтва;
 - заключаць спецыялізаваныя дадатковыя пагадненні да гэтага Дагавора;
 - вызначаць сумесна змест, працэдуру, фінансавыя ўмовы і іншыя пытанні супрацоўніцтва.
- 4.2. Бакі бяруць на сябе наступныя абавязацельствы:
 - развіваць сумесна супрацоўніцтва ў галіне навукі і адукацыі (навуковыя даследаванні, абмен інфармацыяй па актуальных мерапрыемствах Бакоў);
 - падтрымліваць пастаянныя кантакты для абмеркавання бягучых пытанняў;
 - прадастаўляць выкладчыкам, студэнтам, магістрантам, аспірантам, дактарантам Бакоў магчымасць ажыццяўляць супрацоўніцтва ў галіне навукі і адукацыі;
 - садзейнічаць развіццю сумесных навуковых і адукацыйных праектаў з удзелам вядучых вучоных і спецыялістаў Бакоў;
 - выконваць належным чынам умовы Дагавора і дадатковых пагадненняў да яго.

5. Іншыя ўмовы

5.1. Пагадненне ўступае ў сілу з моманту яго падпісання ўпаўнаважанымі прадстаўнікамі Бакоў і дзейнічае на працягу 3 (трох) гадоў з наступным працягненнем на той жа тэрмін, калі ні адзін з Бакоў не заявіў пра яго спыненне не менш, чым за 1 месяц да сыходу тэрміну дзеяння Дагавора.

5.2. У выніку ўзнікнення форс-мажорных абставінаў, такіх як стыхійнае бедства, навадненне, пажар, землятрус, вайна, забастоўка і іншых падобных абставінаў, непадкантрольных Бакам, а таксама ў выніку рашэнняў нацыянальных уладаў ці вышэйшай па адносінах да Боку інстанцыі, якія выключаюць магчымасць выканання палажэнняў Дагавора для

аднаго з Бакоў, гэты Бок павінен як мага хутчэй у пісьмовай форме паведаміць пра гэта іншаму Боку.

5.3. Спрэчкі, якія ўзнікаюць у межах гэтага Пагаднення, павінны вырашацца шляхам перамоў.

5.4. Арыгінал Дагавора і/ці дадатковага пагаднення да яго павінен быць адпраўлены іншаму Боку кур'ерскай службай ці з даверанай асобай не пазней, чым праз два месяцы з даты падпісання. Копія Дагавора і/ці дадатковага пагаднення да яго, якая адпраўлена іншаму Боку факсам ці па электроннай пошце, мае сілу арыгінала, пакуль гэты Бок не атрымае арыгінал.

5.5. Договор складзены і падпісаны ў шасці экзэмплярах: два экзэмпляры – на беларускай мове, два экзэмпляры – на рускай мове, два экзэмпляры – на англійскай мове. Усе шэсць экзэмпляраў маюць аднолькавую юрыдычную сілу. Кожны Бок атрымлівае па адным экзэмпляры на кожнай з пазначаных моў.

**Дырэктар навукова-метадычнай
установы «Нацыянальны інтытут
адукацыі» Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь**

канд. філалаг. н. **Важнік Сяргей
Аляксандравіч**



« 13 » 10 2017 г.

**Рэктар ДААУ ВА ЛВ «Ленінградскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.С. Пушкіна»**

д-р эканам. н. **Ерамееў Станіслаў
Германавіч**



« 13 » 10 2017 г.

220004, Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Караля, 16

Тэл.: +375(17)200-59-09

Факс: +375(17)200-56-35

E-mail: info@adu.by

[http:// www.adu.by](http://www.adu.by)

196605, Расія, Санкт-Пецярбург,
г.Пушкін, Пецярбургская шаша, д. 10

Тэл.: +7(812)466-65-58

Факс: +7(812)466-49-99

E-mail: pushkin@lengu.ru

<http://www.lengu.ru>